

Андрэй ЧУТКІ

Дзед Уладзіміра Высоцкага — студэнт Кіеўскага камерцыйнага інстытута

Даследаванне біяграфій вядомых людзей часам выяўляе надзвычай цікавыя факты. У дадзеным артыкуле расказваецца пра дзеда вядомага савецкага спевака і акцёра

Уладзіміра Высоцкага — Вольфа Шліёмавіча Высоцкага, ураджэнца Брэста.

Аўтар, працуючы ў архівах выявіў дакументы, якія тычацца перыяду яго вучобы ў Кіеўскім камерцыйным інстытуце, якія даюць магчымасць адчуць дух часу, убачыць станаўленне асобы "звычайнага" чалавека, продка выдатнага спевака і акцёра.

Гістарычна навука традыцыйна надае значную ўвагу вывучэнню біяграфій выдатных асоб. Часам даследуюцца біяграфіі іх продкаў (часта асоб "не знакавых"). Гэта робіцца для таго, каб прасачыць вытокі станаўлення выдатных гістарычных асоб, больш поўна вывучыць сучасную ім эпоху, зразумець тэндэнцыі і заканамернасці ў іх развіцці, правесці больш дэталёвае вывучэнне агульнага кантексту таго ці іншага гістарычнага перыяду. Такім чынам, праз даследаванні такога кшталту мы выходзім на мікрагістарычны ўзровень — перспектывы і прадуктыўны накірунак на сучасным этапе развіцця гістарычнай навукі.

У падобным ключы пабудавана і дадзенае даследаванне, прысвечанае вывучэнню некаторых старонак біяграфій дзеда выдатнага савецкага акцёра і спевака Уладзіміра Сямёновіча Высоцкага (1938—1980). Вядома, што дзед Уладзіміра Высоцкага — Вольф Шліёмавіч Высоцкі — паходзіў з Беларусі, нарадзіўся ў Брэсце. Пра гэта не раз узгадваў сам Уладзімір

Высоцкі, а яго родныя прадстаўлялі падобную інфармацыю ў публікацыях, прысвечаных яму. Аднак дакументальная ў літаратуры яна не пацвярджалася. Фактычна галоўнай крыніцай гэтых звестак была вусная памяць сям'і Высоцкіх. Зразумела, што і многія факты з біяграфіі продкаў Уладзіміра Высоцкага па розных прычынах не былі згаданыя ў літаратуры.

Раней было вядома, што пэўны час Вольф Шліёмавіч Высоцкі жыў у Кіеве, аднак больш падрабязная інфармацыя пра гэты перыяд яго жыцця шырокая прадстаўлена не была. Займаючыся вывучэннем гісторыі Кіеўскага камерцыйнага інстытута, аўтар выявіў шэраг дакументаў, якія тычацца навучання Вольфа Высоцкага ў гэтым інстытуце, раскрываюць многія факты яго біяграфіі і з'яўляюцца ўнікальнымі звесткамі для вывучэння невялікага перыяду агульнай гісторыі Украіны, Беларусі і Расіі. Пазнаёмім чытачоў "Беларускага гістарычнага часопіса" з некаторымі з іх.


Першы па храналогіі дакумент, які тычицца Вольфа Шліёмавіча Высоцкага датуецца 9 ліпеня

ЧУТКІ Андрэй Іванавіч.

Дырэктар Музея гісторыі Кіеўскага нацыянальнага эканамічнага ўніверсітэта імя Вадзіма Гецьмана (КНЭУ), дацэнт кафедры гісторыі і тэорыі гаспадаркі гэтага ж ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. Нарадзіўся ў 1976 г. У 1998 г. закончыў гістарычны факультэт Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Тараса Шаўчэнкі, у 2002 г. — аспірантуру пры ім. У 2003 г. абараніў кандыдацтву дысертацию на тэму: "М.П.Дашкевіч: асона, навуковая і педагогічная спадчына вучонага". З 1999 г. выкладае ў розных навучальных установах г. Кіева. З 2006 г. працуе ў КНЭУ. Даследуе гісторыю прафесарскай карпарацыі і студэнцтва Кіева другой паловы XIX — пачатку XX ст., гісторыю Кіеўскага камерцыйнага інстытута, эканамічную гісторыю Украіны. Аўтар калі 70 навуковых публікаций, у тым ліку манографій, зборніка дакументаў, чатырох вучэбных дапаможнікаў.




ЗНАХОДКІ І АДКРЫЦЦІ



Прашэнне В.Ш.Высоцкага аб паступленні
ў Кіеўскі камерцыйны інстытут. 1911 г.

1911 г. Гэта яго заява на імя дырэктара Кіеўскага камерцыйнага інстытута, якім на той момант быў Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі*, аб залічэнні на эканамічнае аддзяленне інстытута. З гэтага дакумента вынікае, што на той момант Вольф Высоцкі жыў у г. Брэст-Літоўск (цяпер г. Брэст) па вуліцы Садовая, дом 10¹. Метрычна выпіска, якая маецца ў яго асабістай справе, утрымлівае інфармацыю, што ён нарадзіўся "в г. Брест тринадцатого апраля того 1889 г. от законных родителей мещанина г. Сельцо Шлома Высоцкого и Хаши-Фейги Лейбовны Бульковштейн"². У аўтабіографіі, што таксама захоўваецца ў яго асабістай справе, вынікае, што ён нарадзіўся ў Брэсце, дзе атрымаў пачатковую адукацыю (у чатырохкласным гарадскім вучылішчы) і пачаў атрымліваць сярэднюю адукацыю (у мясцовым камерцыйным вучылішчы). Аднак, па яго словах, "по домашним обстоятельствам перешел в Люблинское Коммерческое училище"³.

З атэстату, прыкладзенага да яго заявы аб паступленні ў Кіеўскі камерцыйны інстытут, вынікае, што Вольф Шлемавіч Высоцкі 25 лютага 1909 г. паступіў, а 1 чэрвеня 1911 г. закончыў "семікласнае камерцыйнае вучылішча таварыства выкладчыкаў у г. Люблін"⁴. Відавочна, што ён імкнуўся атрымаць эканамічную адукацыю, што было цалкам заканамерна, улічваючы асаблівую актыўнасць яўрэйскага элементу** ў



Прашэнне В.Ш.Высоцкага аб адтэрміноўцы
аплаты вучобы ў інстытуце. 1912 г.

еканамічнай сферы жыцця. Менавіта па эканамічных дысцыплінах ён меў найлепшыя ацэнкі ў атэстатаце Люблінскага камерцыйнага вучылішча⁵.

Выяўленыя дакументы прадстаўляюць інфармацыю пра тыя прадметы, што вывучаліся В.Высоцкім у інстытуце, пра яго выкладчыкаў. Паводле яго матрыкула (злікоўкі), у першым семестры чыталіся наступныя дысцыпліны: палітэканомія (выкладаў тады яшчэ малады, але ўжо даволі аўтарытэтны вучоны-еканаміст К.Р.Воблы), статыстыка (выкладаў выдатны украінскі вучоны і грамадскі дзеяч А.А.Русаў), энцыклапедыя права (выкладаў прафесар Кіеўскага імператарскага юніверсітэта св. Уладзіміра П.П.Сакалоў), гісторыя сярэдніх вякоў (выкладаў дэкан гісторыка-філалагічнага факультэта Кіеўскага імператарскага юніверсітэта св. Уладзіміра М.М.Бубноў), усеагульная новая гісторыя (В.У.Навадворскі), агульная гігіена (выкладаў вядомы ўкраінскі грамадскі дзеяч і адзін з піянераў айчыннай гігіёны працы ва Украі-

* Нагадаем, што М.В.Доўнар-Запольскі кіраваў гэтай навучальнай установай з часу яе стварэння ў 1906 г. і да сакавіка 1917 г.

** Вольф Шлемавіч Высоцкі, як вынікае з яго метрыкі меў яўрэйскае паходжанне: яго нараджэнне было засведчана брэсцкім рабінам.

не А.В.Корчак-Чапуркоўскі), навейшая руская гісторыя (выкладаў прафесар Кіеўскага імператарскага ўніверсітэта св. Уладзіміра і дырэктар Кіеўскага камерцыйнага інстытута М.В.Доўнар-Запольскі), камерцыйная арыфметыка (выкладаў М.Т.Сінайскі-Трафімаў)⁶. Як бачым, з самага пачатку навучання ў Кіеўскім камерцыйным інстытуце Вольфу Высоцкаму пашчасціла наведваць лекцыі цэлай плеяды выдатных вучоных і выкладчыкаў.

З документаў вынікае, што спачатку свайго навучання В.Ш.Высоцкі меў матэрыяльныя цяжкасці. У яго асабістай справе захоўваецца заява з просьбай аб прадастаўленні адтэрміноўкі на адзін месец на аплату восеньскага семестра 1912—1913 навучальна-года, якая ў выніку была задаволена⁷.

Пры гэтым у даведцы, дадзенай яму прайленнем інстытута, адзначана, што В.Высоцкі "состоит вольным слушателем З сем. эконом. отд."⁸, а як вольны слухач (выкарыстоўваючы сучасную тэрміналогію, фактычна студэнт-завочнік) ён не мог карыстацца адтэрміноўкай ад прызыва на службу ў войску. Таму ўжо з 1912 г. ім пачынае цікавіцца прызыўны пункт па месцы яго жыхарства. Каб застасцца ў Кіеве і працягваць навучанне ў інстытуце, Вольф Высоцкі падаў прашэнне аб залічэнні "вольнапісным" у раскватараўаны ў Кіеве 165-ты Луцкі пяхотны полк, у якім ён і праходзіў службу⁹. Пры гэтым Вольф Высоцкі звярнуўся з просьбай да дырэктара Кіеўскага камерцыйнага інстытута аб прадастаўленні яму "гадавога адпачынку" ў сувязі з адбываннем воінскага абавязку, на што была дадзена рэзалюцыя: "Разрешаю без зачета двух семестров"¹⁰. Дадзены документ датуецца каstryчнікам 1912 г., і з гэтага можна зрабіць выніову, што ў той час ён ужо выконваў воінскі абавязак. Гэта пацвярджаецца і матрыкулам Вольфа Высоцкага, у якім за 1912—1913 навучальны год пазначана: "Вследствие отпуска для отбывания воинской повинности семестр не зачен в учебном отношении"¹¹.


Аднак відавочна вайсковая служба не прыцягвала Вольфа Высоцкага. Таму ўжо 8 студзеня 1913 г. ён звярнуўся з чарговай просьбай на імя дырэктара Кіеўскага камерцыйнага інстытута М.В.Доўнар-Запольскага аб прадастаўленні яму "удостоверения в том, что в 1911 году предоставлена мне отсрочка по воинской повинности до окончания образования". Гэты документ ён прасіў накіраваць у канцылярию "165 пехотного Луцкого полка в гор. Кіеве"¹². У адказ на яго просьбу з канцыляriі інстытута ў канцылярию 165-га Луцкага пяхотнага палка было накіравана па-цвярджэнне, у якім гаварылася і аб tym, што прозвішча В.Высоцкага было пададзена ў спісах асоб, якія паступілі ў Кіеўскі камерцыйны інстытут у 1911 г., на прадмет даэволу ім адтэрміноўкі ад адбывання воінскай павіннасці да завяршэння навучання, г. зн. да 1915 г., і Міністэрства ўнутраных спраў пагадзілася на прадастаўленне такой адтэрміноўкі¹³. Такім чынам, запыт Вольфа Высоцкага быў цалкам мательваным і даныя, якія ён запрошваў, адпавядалі сапраўднасці.



Вольф Шліемавіч Высоцкі. Фота 1910-х гг.

А ўжо 28 лютага 1914 г. Вольф Высоцкі падаў заяву на імя дырэктара Кіеўскага камерцыйнага інстытута аб далучэнні да яго асабістай справы "копии увольнительного воинского билета за № 7765"¹⁴, што азначала яго вяртанне на вучобу ў інстытут і завяршэнне адбывання воінскай павіннасці. Такім чынам, яго знаходжанне на вайсковой службе (пры гэтым даволі ўмоўнае) храналагічна абмяжоўваецца перыядам з каstryчніка 1912 г. да лютага 1914 г.

У той жа час экзаменацыйныя лісты, якія захоўваюцца ў яго асабістай справе, паказваюць, што і ў перыяд знаходжання на вайсковой службе Вольф Высоцкі працягваў здаваць экзамены ў інстытуце. Так, у студзені 1913 г. ён здаў на пяць экзамен па статыстыцы А.А.Русаву¹⁵, а ў верасні 1913 г. залік па палітэканомії (П.Л.Каванько)¹⁶ і па статыстыцы (М.А.Волжыну)¹⁷. Адзначым, што на той перыяд ацэнка ў пяць балаў была надзвычай рэдкай, таму тройкі і радзей чацвёркі,



Экзаменацыйны ліст В.Ш.Высоцкага па прадмету "гісторыя гаспадарчага ладу Заходняй Еўропы". 1914 г.

якія пераважалі ў Вольфа Высоцкага, былі звычайны мі ацэнкамі для тагачаснага студэнцтва і адлюстроўвалі эзначна больш высокі ўзровень падрыхтоўкі, чым пры аналагічных ацэнках у цяперашні час. Таму ацэнка пяць, атрыманая ім па статыстыцы, сведчыць пра яго выдатныя веды, паказаныя на экзамене, які прымаў першакласны знаўца гэтага прадмета А.А.Русаў. Сярод першых ацэнак пэўнае неразуменне выклікае вынік экзамена па энцыклапедыі права ў прафесара П.П.Сакалова — у экзаменацыйным лісце, выдадзеным на імя Вольфа Высоцкага, значыцца ацэнка "нездавальніча", тады як у матрыкуле — стаіць 4¹⁸. Верагодна, ён здаў гэты прадмет толькі з другога разу.

Але вернемся да яго вучобы ў Кіеўскім камерцыйным інстытуце. Як ужо адзначалася вышэй, з верасня 1913 г. Вольф Шліёмавіч Высоцкі аднаўляе вучобу ў інстытуце. За першы семестр 1913—1914 навучальнага года ён праслушаў у Кіеўскім камерцыйным інстытуце курсы: міжнароднае і адміністрацыйнае права (выкладаў прафесар П.М.Багаеўскі), эканамічнай палітыкі (П.Л.Каванько), грамадзянскага працэсу (М.В.Самафалаў), расійскага дзяржаўнага права (професар С.А.Егізараў), расійскага грамадзянскага права (професар В.І.Сінайскі), гісторыі гаспадарчага ладу Расіі (професар і дырэктар інстытута М.В.Доўнар-Запольскі), гісторыі гаспадарчага ладу

Заходняй Еўропы (Я.Д.Сташэўскі), фінансавага права (Л.М.Яснапольскі)¹⁹. Як бачна, сярод асоб, якія выкладалі ў Вольфа Высоцкага пасля яго вяртання ў інстытут, было нямала вядомых вучоных (што ў прынцыпе характарызавала прафесарскі корпус Кіеўскага камерцыйнага інстытута за ўесь перыяд яго існавання²⁰): прафесары Егізараў і Багаеўскі былі вядомы мі юрыстамі, Яснапольскі — спецыялістам з еўрапейскім іменем у галіне фінанса, Доўнар-Запольскі — выдатным гісторыкам і папулярызатарам эканамічнай гісторыі і адкукацыі. Акрамя гэтага, В.Высоцкі вывучаў нямецкую і французскую мовы ў выкладчыкаў, якія былі носьбітамі гэтих моў, што таксама забяспечвала высокі ўзровень атрыманых ведаў. Указаныя ў першым семестры 1913—1914 навучальнага года дысцыпліны выкладаліся і ў другім семестры гэтага навучальнага года.



Адзначым, што навучанне Вольфа Шліёмавіча Высоцкага ў Кіеўскім камерцыйным інстытуце праходзіла не заўсёды гладка. Так, з дакументаў вынікае, што 15 студзеня 1914 г. ён не здаў экзамен па гісторыі рускага дзяржаўнага права ў М.В.Доўнар-Запольскага і пераذاў яго толькі ў красавіку 1914 г.²¹.

20 сакавіка 1914 г. Вольф Высоцкі здаў расійскае грамадзянскае права В.І.Сінайскаму на тры²², 30 сакавіка 1914 г. міжнароднае права — П.М.Багаеўскаму на тры²³, у маі 1914 г. залік па найноўшай расійскай гісторыі — М.В.Доўнар-Запольскаму²⁴. Таксама вясной 1914 г. Вольф Высоцкі здаў залік П.Л.Каванько па эканамічнай палітыцы²⁵, на чатыры экзамен па гісторыі гаспадарчага ладу Заходняй Еўропы ў Я.Д.Сташэўскага²⁶ і на тры экзамен па адміністрацыйнаму праву П.М.Багаеўскаму²⁷. У верасні 1914 г. Вольф Высоцкі на чатыры здаў французскую мову²⁸, таксама на чатыры — спецкурс па міжнароднаму праву Багаеўскаму²⁹, на тры экзамен па грамадзянскому працэсу Самафалаў³⁰, а 20 верасня 1914 г. на тры — экзамен па нямецкай мове³¹.

Адзначым, што амаль увесь час навучання ў Кіеўскім камерцыйным інстытуце Вольф Высоцкі вырашаў пытанне з прызываў на вайсковую службу. Так, ужо 5 жніўня 1914 г. ён у чарговы раз звярнуўся да кіраўніцтва Кіеўскага камерцыйнага інстытута з просьбай выдаць "справку о том, что я действительно состою студентом вверенного Вашему Превосходительству институту", што было неабходна для атрымання адтэрміноўкі ад чарговага прызыва на вайсковую службу да завяршэння навучання. Адзначым, што Расійская Імперыя толькі што ўступіла ў Першую сусветную вайну, і таму прызыўныя ўчасткі набіралі ўсіх, каго толькі можна. Гэта даведка працягастаўлялася брэсцкаму павятоваму воінскому начальніку, гэта значыць у рэгіён, які адразу ж пасля пачатку вайны ператварыўся ў прыфронтовую паласу. А ўжо 9 кастрычніка 1914 г. Вольф Высоцкі падаў заяву, у якой гаварылася, што па стану здароўя ён зваліяецца "вовсе от службы военной"³² з 26 жніўня 1914 г.

У 1914—1915 навучальным годзе В.Высоцкі вывучаў наступныя дысцыпліны: эканамічную геаграфію

ЗНАХОДКІ І АДКРЫЦІ



Пасвідчення (ліцева бок і адварот) В.Ш.Высоцкага
абъ тымъ, шо ён з'яўляецца вольным слухачомъ
Київскага камерцыйнага інститута. 1915 г.

фію (выкладаў прафесар В.Г.Бажаеў), гандлёвае і
вексельнае права (прафесар М.М.Каткоў), банкаў-
скую справу (Л.Г.Бараць), агульнае рахункаводства
(І.М.Федарук), тэхніку гандлёвой справы (Уманаў),
крымінальнае права (М.В.Самафалаў), фінансавае
права (Л.М.Яснапольскі), ацэначную статыстыку
(А.А.Русаў), земскую і гарадскую гаспадарку (прафе-
сар М.Д.Сілін), а таксама наведваў семінар па паліт-
экonomії (прафесар К.Р.Воблы)³³. У другім семестры
гэтага навучальнага года да вышэй названых дысцы-
плін дадаліся апісальнае таваразнаўства, якое выкла-
даў вядомы вучоны-аграрны прафесар П.Р.Слёзкін.


26 студзеня 1915 г. Вольф Высоцкі здаў на чаты-
ры экзамен па фінансаваму праву Л.М.Яснапольска-
му³⁴. У маі 1915 г. — наступныя залікі: па банкаўской
справе Л.Г.Барацу³⁵, па агульнаму рахункаводст-
ву І.М.Федаруку³⁶, па эканамічнай гісторыі Расіі
М.В.Доўнар-Запольскаму³⁷ і экзамен па таваразнаў-
ству П.Р.Слёзкін на чатыры³⁸.

Верагодна, каб канчаткова пазбавіцца ад пагро-
зы прызыва ў дзеючую армію, Вольф Высоцкі на
апошнім, восьмым семестры навучання, з 30 лі-
пеня 1915 г.³⁹ перавёўся ў разрад сапраўдных слу-
хачоў (г. зн. студэнтаў-вочнікаў) і адразу папрасіў
паведаміць аб гэтым у прызыўны ўчастак, да якога
ён быў прыпісаны⁴⁰. Пры гэтым на выдадзеным
яму "увольнителіном свідэтельстве" ўказана, што
ён 5 жніўня "вступіл в законны брак в г. Киеве с
Дорой Евсеевною Бронштейн 21 года"⁴¹, дачкой
жытомірскага мешчаніна, які пражываят у Кіеве.

Перавод у разрад сапраўдных слухачоў, які зрабіў
В.Высоцкі ў ліпені 1915 г., быў фактычна фармальным
крокам, паколькі ўжо ў жніўні 1915 г. ён закончыў Кіеў-
скі камерцыйны інстытут.

У выпісцы ацэнак, прадастаўленай яму па завяр-
шэнню навучання ў Кіеўскім камерцыйным інстыту-
це, было адзначана, што курс багаслоўя ён не пра-
слухаў (як іўдзей, бо на гэтым курсе выкладалі асно-
вы праваслаўя), па палітэканоміі атрымаў 3 балы, па
гісторыі палітэканоміі — 4, па статыстыцы — 5, па эн-
цыклапедыі права — 4, па гісторыі гаспадарчага ладу
Расіі — 4, па гісторыі гаспадарчага ладу Заходняй
Еўропы — 4, па дзяржаўнаму праву — 3, па гісторыі
рускага дзяржаўнага права — 4, па грамадзянскаму
праву — 3, па грамадзянскаму і гандлёваму працэсу —
3, па міжнароднаму праву — 3, па адміністрацый-
наму праву — 3, па фінансаваму праву — 4, па апі-
сальнаму таваразнаўству — 4, па французскай мове —
4, па нямецкай — 3 балы⁴². Таксама яму было вы-
пісана часовая пасведчанне аб заканчэнні навучан-
ня. Для атрымання дыплома яму трэба было падаць
дыпломную работу і здаць выпускныя экзамены, для
чаго, паводле статуту Кіеўскага камерцыйнага інсты-
тута, прадугледжваўся тэрмін да аднаго года з моманту
заканчэння навучання⁴³.

Неўзабаве пасля завяршэння В.Высоцкім курса
навучання ў Кіеўскім камерцыйным інстытуце (а
менавіта ў лютым 1916 г.) канцылярыя апошняга
паведамляла Пружанскаму павятоваму воінскаму



Часовае пасведчанне В.Ш.Высоцкага аб яго навучанні ў Кіеўскім камерцыйным інстытуце. 1915 г.

начальніку (верагодна, у адказ на яго запыт) аб тым, што "Вольф Шлиомович Высоцкий... из числа учащихся за прослушанием курса института выбыл и пользоваться ... отсрочкой не может"⁴⁴. У снежні 1916 г. дырэктар інстытута паведамляў таму ж чыноўніку аб тым, што "Высоцкий Вольф Шлиомович <...> был допущен к экзаменам в осенней сессии испытательной комиссии, но к таковым не приступил, а потому пользоваться какой-либо отсрочкой по институту он не может и не имеет права"⁴⁵.

Вядома па дакументах, што 31 жніўня 1916 г. Вольф Высоцкі падаваў прашэнне на імя старшыні выпрабавальнай камісіі пры інстытуце на прадмет допуску да здачы выпускных экзаменаў⁴⁶. 28 верасня 1916 г. ён у сваёй заяве на імя дырэктара інстытута прасіў дазволіць яму здачу выпускных экзаменаў у наступную сесію ў сувязі "с внезапной болезнью, благодаря чему я лишен возможности продолжать начатые мной выпускные экзамены"⁴⁷. 14 студзеня 1917 г. ён падаў чарговую заяву на імя дырэктара

інстытута аб дазволе здаваць выпускныя экзамены ў вясеннюю сесію 1916—1917 навучальнага года, якая была задаволена⁴⁸. Як вынікае з выдадзенага яму ў канцылярыі інстытута часовага пасведчання (ад 31 мая 1917 г.), ён "подвергался в апреле и мае месяце 1917 г. выпускным экзаменам, па выніках якіх яму было прысвоена званне кандыдат эканамічных навук другога разраду"⁴⁹.


Дыпломную работу В.Высоцкі напісаў пад кіраўніцтвам дацэнта М.А.Волжына на тэму "Развитие пивоваренной промышленности в России"⁵⁰. Адзначым, што ў адпаведнасці з "Правіламі аб выпускных выпрабаваннях слухачоў Кіеўскага камерцыйнага інстытута" дыпломы падзяляліся на дэве ступені, прычым "диплома первой удостаиваются те выпускники, которые из всех выдержаных в комиссии испытаниях имели в среднем выводе не ниже "4", а из курсовых испытаний в среднем не ниже "3" с половиной" (§ 18 устава. — А.Ч.)⁵¹. Такім чынам, пацвярджаюча даныя з асабістай справы Вольфа Высоцкага аб тым, што яго сярэдні бал на экзаменах быў ніжэй.

25 кастрычніка 1917 г. (як раз у дзень, калі ў Расійскай Імперыі адбылася Каstryчніцкая рэвалюцыя) Вольф Высоцкі атрымаў дыплом аб заканчэнні Кіеўскага камерцыйнага інстытута, у якім ён быў запісаны ўжо як "Высоцкий Вольф Шлиомович (Семенович)". Змена імя па бацьку была замацавана юрыдычна: у копіі пасведчання, выпісанага рабінам г.Брэст-Літоўскага і засведчанага кіеўскім натарыусам А.М.Бабарыкіным 19 мая 1917 г., указаны, што "означенный на первой странице сего письма Вольф Шлиомович Высоцкий, родившийся в г. Брест Литовском в общежитии, прозывается Вольф Семенович Высоцкий"⁵².


Так упершыню было засведчана паступовае змененне яго пашпартных даных. У якасці сведкаў пры гэтым выступалі бацька жонкі В.Ш.Высоцкага жытомірскі мешчанін Я.Бранштэйн і выпускнік эканамічнага аддзялення Кіеўскага камерцыйнага інстытута (а значыць, хутчэй за ўсё і добры знаёмы Вольфа Высоцкага) Х.А.Гольдфарб. Паколькі ў той час Расійская Імперыя ўжо спыніла сваё існаванне, а разам з ёй і заканадаўства, якое абмяжоўвала правы яўрэйскай ашчыны, то цяжка выявіць прычыны такога зменення пашпартных даных (якія на гэтым не спыніліся) — неўзабаве ён змяніў і імя з "Вольф" на "Уладзімір"), якія былі верагодна закліканы затушаваць яго яўрэйскае пахожданне.

Летам 1917 г. з прызыўнога ўчастка, да якога быў прыпісаны В.Высоцкі, зноў прыходзіць запыт аб ім. У адказ на гэты запыт з інстытута (16 ліпеня 1917 г.) было пасланы пісьмо, у якім гаварылася, што ён з інстытута выбыў, не ўказашы свайго адресу, і што "по некоторым соображениям можно думать, что местожительство он избрал в г. Киеве, о чем может дать справку комиссар милиции"⁵⁴.

Адзначым, што ёсьць інфармацыя (пакуль не пацверджаная дакументальна) аб тым, што В.Высоцкі



Аўтабіяграфія В.Ш.Высоцкага. 1916 г.



Дыплом В.Ш.Высоцкага. 1917 г.

ўжо ў 1920-х гг. зноў паступіў у інстытут (які ў той час быў перайменаваны э камерцыйнага ў інстытут народнай гаспадаркі) на юрыдычны факультэт. Таму архіўная пошукі ў гэтым накірунку працягваюцца.

У завяршэнні рэканструкцыі гэтай старонкі біографіі Вольфа Высоцкага варта адзначыць і тое, што ў Кіеўскім камерцыйным інстытуте з 1917 па 1919 гг. вучыўся і яго родны брат Леон (Лейб) Шліёмавіч Высоцкі.

Лейб Шліёмавіч Высоцкі нарадзіўся 21 верасня 1886 г. у Брэст-Літоўску, дзе атрымаў сярэднюю адукацыю ў мясцовым камерцыйным вучылішчы⁵⁵. У верасні 1917 г. ён падаў заяву аб прыёме на камерцыйна-тэхнічнае аддзяленне Кіеўскага камерцыйнага інстытута, куды і быў залічаны. Можна меркаваць, што яго з'яўленне ў сценах інстытута адбылося не без удэлу малодшага брата, які як раз закончыў навучанне ў ім.

Як вынікае з заявы Лейба Высоцкага пра прыём у Кіеўскі камерцыйны інстытут, ён ужо паспей пра вучыцца два гады ў Петраградскім псіханеўралагічным інстытуте⁵⁶. Ён таксама, як і Вольф Высоцкі, быў прызваны на ваенную службу, у выніку чаго пакінуў навучанне ў псіханеўралагічным інстытуте, куды ўжо не вярнуўся. Лейб Высоцкі адразу ж пасля прызнання яго не прыгодным да вайсковай службы па стану здароўя⁵⁷ паступіў у Кіеўскі камерцыйны інстытут. У тым жа 1917 г. ён таксама змяніў сваё імя і імя па бацьку з "Лейб Шліёмавіч" на "Леон Саламонавіч"⁵⁸.

У сувязі з тым, што Лейб Высоцкі да паступлення ў Кіеўскі камерцыйны інстытут ужо вучыўся ў ВНУ, ён быў залічаны на трэці курс і закончыў інстытут у верасні 1919 г., аб чым атрымаў часовае пасведчанне⁵⁹. Пасля здачы выпускных экзаменаў у кастрычніку—лістападзе 1919 г. і абаронаў дыплома па тэме "Арганізацыя гандлёва-прамысловага прадстаўніцтва"⁶⁰ ён атрымаў званне камерцыйнага інжынера⁶¹, аб чым яму быў выдадзены дыплом, датаваны 10 снежня 1919 г.⁶²

Дзякуючы выяўленым архіўным дакументам нам удалося рэканструяваць шэраг важных момантаў з біографіі продка Уладзіміра Сямёнавіча Высоцкага. Безумоўна, гэта напрамую не тычыцца яго асобы, але ў той жа час нельга адмаўляць таго факту, што навучанне ў Кіеўскім камерцыйным інстытуте паўплывала на станаўленне асобы Вольфа Шліёмавіча, а такім чынам, і на яго нашчадкаў. Адзначым, што ў паказаны перыяд Кіеўскі камерцыйны інстытут быў, відаць, адзінным ВНУ, у якім маглі без асаблівых перашкод атрымліваць вышэйшую адукацыю прадстаўнікі яўрэйскай меншасці, і менавіта дзякуючы гэтаму Вольф Высоцкі змог атрымаць адпаведную адукацыю. Разам з тым можна сцвярджаць, што той дух свабодалюбства і дэмакратызму, якім было прасякнута ўсё жыццё Кіеўскага камерцыйнага інстытута (што пацвярджаецца шматлікімі фактамі⁶³), перадаліся і Вольфу Высоцкаму, а праз яго, верагодна, і яго нашчадкам, уключочы і ўнука — спевака і акцёра Уладзіміра Высоцкага.

Разам з тым даследаваная тэма ў чарговы раз пацвярджае і той факт, што ніямала выхадцаў з Беларусі атрымлівалі вышэйшую эканамічную адукцыю ў Кіеўскім камерцыйным інстытуце. Гэтая тэма патрабуе далейшага вывучэння, паколькі дапамагае больш дэтальнна рэканструяваць культурныя сувязі ўкраінскага і беларускага народа пачатку XX ст. Таксама варта вывучыць пытанні аб выхадцах з Беларусі, якія працавалі ў Кіеўскім камерцыйным інстытуце, паколькі іх спіс яўна не мог абмяжоўвацца толькі адным рэктарам інстытута М.В.Доўнар-Запольскім. Так, напрыклад, адзін з першых захавальнікаў Музея тавараўства пры Кіеўскім камерцыйным інстытуце М.С.Памазкоў таксама быў выхадцам з Беларусі — яго бацькі паходзілі з в. Мікулічы Клімавіцкага павета Магілёўскай губерні⁶⁴.

Такім чынам, узнятая тэма прыадкрывае цэлы пласт даследаванняў больш шырокага парадку ў канцэпцыі гісторыі адукцыі, науки і культуры ўкраінскага і беларускага народаў.

¹ Государственный архив г. Киева (далей — ГАК). Ф. 153, оп. 7, д. 357, л. 1.

² Там же. Л. 4.

³ Там же. Л. 45.

⁴ Там же. Л. 2.

⁵ ГАК. Ф. 153, оп. 7, д. 357, л. 2.

⁶ Там же. Л. 86.

⁷ Там же. Л. 11.

⁸ Там же. Л. 12.

⁹ Там же. Л. 6.

¹⁰ Там же. Л. 14.

¹¹ Там же. Л. 87 об. — 89.

¹² Там же. Л. 17.

¹³ Там же. Л. 18 – 18 об.

¹⁴ Там же. Л. 22.

¹⁵ Там же. Л. 83.

¹⁶ Там же. Л. 74.

¹⁷ Там же. Л. 75.

¹⁸ Там же. Л. 84, 86.

¹⁹ Там же. Л. 89 об.

²⁰ Гл. Чуткій А.І. Професарсько-викладацкій склад Кіївскага комерцыйнага інстытуту в 1908—1914 рр.: статыстика, тэнденцыі змян, визначні персоналіі // Література та культура Полісся. Вип. 70. Ніжин, 2012. С. 181—190.

²¹ ГАК. Ф. 153, оп. 7, д. 357, л. 59, 63.

²² Там же. Л. 56.

²³ Там же. Л. 57.

²⁴ Там же. Л. 58.

²⁵ Там же. Л. 73.

²⁶ Там же. Л. 81.

²⁷ Там же. Л. 82.

²⁸ Там же. Л. 64.

²⁹ Там же. Л. 65.

³⁰ Там же. Л. 71.

³¹ Там же. Л. 55.

³² Там же. Л. 26.

³³ Там же. Л. 92 об.

³⁴ Там же. Л. 72.

³⁵ Там же. Л. 66.

³⁶ Там же. Л. 67.

³⁷ Там же. Л. 69.

³⁸ Там же. Л. 68.

³⁹ Там же. Л. 34.

⁴⁰ Там же. Л. 27.

⁴¹ Там же. Л. 34 об.

⁴² Там же. Л. 96.

⁴³ ГАК. Ф. 153, оп. 8, д. 496.

⁴⁴ Там же. Оп. 7, д. 357, л. 30.

⁴⁵ Там же. Л. 32.

⁴⁶ Там же. Л. 38.

⁴⁷ Там же. Л. 39.

⁴⁸ Там же. Л. 41.

⁴⁹ Там же. Л. 47.

⁵⁰ Там же. Л. 96.

⁵¹ Там же. Оп. 8, д. 496, л. 69 об.

⁵² ГАК. Ф. 153, оп. 7, д. 357, л. 53.

⁵³ Там же. Л. 4.

⁵⁴ Там же. Л. 51.

⁵⁵ Там же. Д. 360, л. 60.

⁵⁶ Там же. Л. 3.

⁵⁷ Там же. Л. 58.

⁵⁸ Там же. Л. 59.

⁵⁹ Там же. Л. 60.

⁶⁰ Там же. Л. 70 об.

⁶¹ Там же. Л. 65.

⁶² Там же. Л. 68.

⁶³ Гл.: Чуткій А.І. Украінскій студэнтскій гурток у Кіївскому комерцыйному інстытуті (1908—1914 рр.) // Пам'яткі: археографічны щорочнік. Т. 8. К., 2008. С. 122—128; Чуткій А.І. Еволюція студэнтскага контингенту Кіївскага комерцыйнага інстытуту // Кіївская старовина. № 1. 2010. С. 35—45; Чуткій А.І. Зміни в студэнтскому складі вузів Наддніпрянщини в рокі украінських візвольных змагань: досьвід Кіївскага комерцыйнага інстытуту // Література та культура Полісся. Вип. 62. Ніжин, 2011. С. 238—247; Чуткій А.І. Самоорганізація студэнтства Кіївскага комерцыйнага інстытуту як одна із складовых історії зародження профспілкового руху в Україні // Глея. Вип. 51 (№ 9). 2011. С. 40—46; Чуткій А. Кіївскій комерцыйній інстытут: віткі та історичний поступ (1906—1920 рр.). Ніжин, 2013. С. 204—217.

⁶⁴ ГАК. Ф. 153, оп. 1, д. 111, л. 40 а.